

ДУА «МІНСКІ АБЛАСНЫ ІНСТЫТУТ РАЗВІЦЦЯ АДУКАЦЫ»

ЦЭНТР МЕДЫЯРЭСУРСАЎ І БІБЛІЯТЭЧНАЙ РАБОТЫ



# АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ



Ў РЭСПУБЛІКАНСКІХ  
І АБЛАСНЫХ СМІ




Родная газета на роднай мове  
**ЗВЯЗДА**

Рэспубліка

**НАРОДНАЯ  
ГАЗЕТА**

МІНСКАЯ ПРАЎДА



**Звязда»** – грамадска-палітычная беларускамоўная газета.

Выдаецца з 27 ліпеня (9 жніўня) 1917 г.

Выходзіць пяць разоў на тыдзень.


Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Выдавец: Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

Web-сайт: <http://zviazda.by/>

E-mail: [info@zvyazda.minsk.by](mailto:info@zvyazda.minsk.by)



28.08.15

**Нікалаева, Н.** Выніковае лета / Н. Нікалаева // Звязда. — 2015. — 28 жніўня (№ 164). — С. 4.

*У Цвярской вобласці завяршылася XII Міжнародная геаграфічная алімпіяда. Сярод удзельнікаў Рэспублікі Беларусь быў і прадстаўнік Мінскай вобласці – вучань 11 класа гімназіі № 1 Жодзіна Уладзіслаў Дагліс.*

*Электронная версія артыкула: <http://zviazda.by/2015/08/98185.html>*

06.08.15

**Нікалаева, Н.** Чатыры медалі ў скарбонку / Н. Нікалаева // Звязда. — 2015. — 6 жніўня (№ 148). — С. 13.

*Два сярэбраныя і два бронзавыя медалі заваявалі беларускія школьнікі на 27-й Міжнароднай алімпіядзе па інфарматыцы ў Казахстане. Мікіта Сазановіч з сярэдняй школы № 3 Стоўбцаў заваяваў сярэбраны медаль.*

*Электронная версія артыкула: <http://zviazda.by/2015/08/94896.html>*

**«СБ. Беларусь сегодня»** – общественно-политическая газета.

Основана в августе 1927 г. Выходит пять раз в неделю.

Учредители: Администрация Президента Республики Беларусь и Редакционный совет.

Адрес редакции: 220013, г. Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.

Web-сайт: <http://www.sb.by>

E-mail: [pisma@sb.by](mailto:pisma@sb.by)



28.08.15

**Пасияк, О.** Ребятам позвали в сад / О. Пасияк // СБ. Беларусь сегодня. — 2015. — 28 августа (№ 164). — С. 1, 5.

*В агрогородке Самохваловичи открылось новое здание детского сада на 150 мест.*

*Электронная версія статьи:* <http://www.sb.by/obshchestvo/news/rebyat-rozvali-v-sad.html>

**«Настаўніцкая газета»** – выданне  
асветнікаў Рэспублікі Беларусь.

Выдаецца з 20 снежня 1945 года.  
Выходзіць тры разы на тыдзень.

Заснавальнік: Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 77.

Web-сайт: <http://nastgaz.by/>

E-mail: [info@nastgaz.by](mailto:info@nastgaz.by)



25.08.15

**Дубоўская, В.** З перамогай і патэнцыялам / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2015. — 25 жніўня (№ 101). — С. 1.

*У Цвярской вобласці завяршылася XII Міжнародная геаграфічная алімпіяда. Сярод удзельнікаў Рэспублікі Беларусь быў і прадстаўнік Мінскай вобласці – вучань 11 класа гімназіі № 1 Жодзіна Уладзіслаў Дагліс.*

**Настаўніцкая самаідэнтыфікацыя** / гутарыла Вольга Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2015. — 25 жніўня (№ 101). — С. 4.

*Інтэрв'ю з рэктарам Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка Аляксандрам Іванавічам Жуком. Тэма размовы: рэалізацыя новай факультатывнай праграмы «Уводзіны ў педагагічную прафесію» і арганізацыя педагагічных класаў ва ўстановах адукацыі Беларусі.*

*У прыватнасці, было адзначана, што ў Мінскай вобласці створана 18 класаў і 38 педагагічных груп, у якіх будуць вучыцца дзеці розных профіляў, але ўсе яны будуць вывучаць факультатыв «Уводзіны ў прафесію». Праводзіцца работа па прафесійнай арыентацыі навучэнцаў агульнаадукацыйных школ на педагагічныя спецыяльнасці. Да цяперашняга часу заключаны пагадненні аб супрацоўніцтве і адкрыты педагагічныя класы ў 9 раёнах вобласці: Слуцкім, Нясвіжскім, Салігорскім, Чэрвеньскім, Капыльскім, Лагойскім, Клецкім, Смалявіцкім і ў Жодзіне.*

22.08.15

**Рэва, Д.** Да новых стартаў – у найлепшай форме / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2015. — 22 жніўня (№ 100). — С. 1, 5.

*У Маладзечне прайшла канферэнцыя педагагічных работнікаў Мінскай вобласці «Якасць адукацыі: сучасныя кантэксты – эфектыўныя раішэнні».*

**Рэва, Д.** Харчаванне ў летніках: здорава, смачна і беражліва / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2015. — 22 жніўня (№ 100). — С. 22.

*Аб харчаванні ў летніках Мінскай вобласці расказвае Таццяна Міхайлаўна Фінская, галоўны інжынер-тэхнолаг па харчаванні ўпраўлення адукацыі Мінаблвыканкама.*

**Рэва, Д.** Школа летняя, аэракасмічная / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2015. — 22 жніўня (№ 100). — С. 22.

*Міжнародная летняя аэракасмічная школа імя касманаўта-выпрабавальніка У. Н. Султанава прымала гасцей з Беларусі. Летняя школа ладзіцца чацвёрты раз, і трэці раз вучні з Крупскага раёна адправіліся ў Башкартастан, каб стаць бліжэй да зорак.*

*У складзе беларускай дэлегацыі за парты ў аэракасмічнай школе селі Дзмітрый Варламаў, навучэнец сярэдняй школы № 3 Крупак, Яна Семіжон, навучэнка Халопеніцкай сярэдняй школы імя Максіма Багдановіча, Захар Яноўскі, навучэнец Хацюхоўскага дзіцячага сада – сярэдняй школы імя У. В. Кавалёнка, а таксама навучэнка сярэдняй школ № 1 Крупак Дар`я Шчалко.*

20.08.15

**Бартошык, Н.** Разумныя канікулы для настаўнікаў / Н. Бартошык // Настаўніцкая газета. — 2015. — 20 жніўня (№ 99). — С. 12.

*Настаўніца гісторыі Бокшыцкай сярэдняй школы Слуцкага раёна Наталля Бартошык прапануе настаўнікам звярнуцца да курсаў праграмы Intel «Навучанне для будучыні» (серыя «Элементы»). Курсы спецыяльна распрацаваны для прафесійнага развіцця педагогаў.*

**Яцук, Л.** Невыпадкавыя акцёры і глядачы / Л. Яцук // Настаўніцкая газета. — 2015. — 20 жніўня (№ 99). — С. 9.

*Інтэрв'ю з кіраўніком тэатральнай студыі «Мельпамена» гімназіі № 1 Барысава Святланай Фёдараўнай Берэнт.*

*У якасці інтэрв'юера выступіла Ліза Яцук, навучэнка гімназіі № 1 Барысава.*

15.08.15

**Павышаная ўвага – фарміраванню педагогічных класаў** / гутарыла Наталля Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 2015. — 15 жніўня (№ 97). — С. 8.

*Інтэрв'ю з начальнікам аддзела адукацыі, спорту і турызму Стаўбцоўскага райвыканкама Таццянай Іванаўнай Белановіч.*

**Рэва, Д.** З Паднябеснай – у Сінявокую / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2015. — 15 жніўня (№ 97). — С. 10.

*Упершыню ў Нацыянальным дзіцячым адукацыйна-аздараўленчым лагеры «Зубраня» адпачываюць дзеці з Кітайскай Народнай Рэспублікі.*

**Хідджаз, М.** Там, дзе былі руіны / М. Хідджаз // Настаўніцкая газета. — 2015. — 15 жніўня (№ 97). — С. 19.

*«Там, дзе былі руіны» – так летам 1949 года «Настаўніцкая газета» пісала пра адну са школ Стоўбцаў тагачаснай Баранавіцкай вобласці. Баранавіцкая вобласць не існуе з 1954 года, а школа, пра аднаўленне якой газета расказала 66 гадоў назад, паспяхова працуе і сёння. Праўда, і тут у назве, якая адлюстроўвае*

*сутнасць вучэбнага працэсу, адбыліся перамены: са Стаўбцоўскай рускай сярэдняй школы навучальная ўстанова ператварылася ў гімназію № 1 Стоўбцаў.*

13.08.15

**Кандрацэня, А.** Турзлёт для дашкалят / А. Кандрацэня // Настаўніцкая газета. — 2015. — 13 жніўня (№ 96). — С. 12.

*На Любанічыне ўпершыню адбыўся раённы турыстычны злёт сярод дзяцей дашкольнага ўзросту.*

*Дыпломам за ўдзел узнагароджаны каманды «Сонейка» (дашкольны цэнтр развіцця дзіцяці «Казка»), «Следапыт» (яслі-сад № 4 Любані), «Лясная братва» (Сароцкі яслі-сад). Дыплом III ступені атрымала каманда «Спецназ» (яслі-сад № 3 Любані), дыпломам II ступені ўзнагароджана каманда «Каласок» (яслі-сад № 6 Любані). А пераможцамі сталі ўдзельнікі каманды «Турсыцяты» (яслі-сад № 5 Любані).*

*Аўтар артыкула – галоўны спецыяліст аддзела адукацыі, спорту і турызму Любанскага райвыканкама Алена Кандрацэня.*

**Рэва, Д.** Запрашаюць у падарожжа / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2015. — 13 жніўня (№ 96). — С. 12.

*Вучні сярэдняй школы № 1 Смілавіч распрацавалі турыстычны маршрут па сваёй малой радзіме.*

**Федасеева, Л.** Адпачывай, а пра бяспеку не забывай! / Л. Федасеева // Настаўніцкая газета. — 2015. — 13 жніўня (№ 96). — С. 12.

*Асабліваю важнасць у летні перыяд набывае не толькі аздараўленне і ўмацаванне імунітэту, але і актыўнае ўключэнне школьнікаў у здаровы і бяспечны лад жыцця. Так, вучні сярэдняй школы № 1 Лагойска правялі майстар-клас па вырабе флікераў сваімі рукамі, а потым арганізавалі конкурс на лепшы выраб. Прызёрамі сталі навучэнцы сярэдняй школы № 1 Лагойска Дар'я Адынец і Вадзім Насута. А перамагла ў конкурсе Настасся Валатковіч, выхаванка лагойскага ясляў-сада № 3 Рамонак.*

*Аўтар артыкула – намеснік начальніка аддзела адукацыі, спорту і турызму Лагойскага раённага выканаўчага камітэта Ларыса Федасеева.*

06.08.15

**Калядзіч, Н.** Мовы праграмавання ведаюць на «выдатна»! / Н. Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 2015. — 6 жніўня (№ 93). — С. 4.

*Каманда беларускіх школьнікаў паспяхова выступіла на XXVII Міжнароднай алімпіядзе па інфарматыцы. Мікіта Сазановіч з сярэдняй школы № 3 Стоўбцаў заваяваў сярэбраны медаль.*

04.08.15

**Алёхіна, Н.** Ідэя. Жаданне. Турнір / Н. Алёхіна // Настаўніцкая газета. — 2015. — 4 жніўня (№ 92). — С. 1.

*На базе Мінскага дзяржаўнага палаца дзяцей і моладзі прайшоў Кубак Усходняй Еўропы па аўтамадэльным спорце. Удзел у ім узялі спартсмены з Беларусі, Украіны, Расіі, Казахстана, Літвы і Латвіі. Беларусь на Кубку прадстаўлялі спартсмены з Мінска, Гродна і Салігорска. Менавіта ў гэтых гарадах развіваецца трасавы мадэлізм. У спаборніцтвах удзельнічаў Раман Шырай з Салігорскага цэнтра тэхнічнай творчасці. Спаборніцтва праходзіла ў чатырох класах мадэлей. Пераможцамі сталі ўдзельнікі з Расіі і Літвы.*

01.08.15

**Шульжыцкая, Н.** У «Маладзіку» расцвіла «Вясёлка талентаў» / Н. Шульжыцкая // Настаўніцкая газета. — 2015. — 1 жніўня (№ 91). — Дадатак «Адукацыйная прастора». — С. 14.

*Да ўвагі чытачоў прапануецца артыкул намесніка дырэктара Маладзечанскага цэнтра творчасці дзяцей і моладзі «Маладзік» Наталлі Шульжыцкай. Матэрыял знаёміць з дзейнасцю шматпрофільнай ўстановы дадатковай адукацыі, якая ў гэтым годзе адзначыла свой 20-гадовы юбілей. У цэнтры арганізавана работа 160 аб'яднанняў па інтарэсах тэхнічнага, спартыўна-тэхнічнага, мастацкага, дэкаратыўна-прыкладнога, турысцка-краязнаўчага, экалага-біялагічнага, грамадска-гуманітарнага і сацыяльна-педагагічнага профіляў. Толькі ў бягучым навучальным годзе навучэнцы цэнтра заваявалі 7 міжнародных, 43 рэспубліканскія і 68 абласных дыпламаў.*

**«Мінская праўда»** – абласная грамадска-палітычная газета.

Заснавана 1 лістапада 1950 года. Выходзіць тры разы на тыдзень.

Заснавальнікі: Мінскі абласны выканаўчы камітэт, Мінскі абласны Савет дэпутатаў, калектыў Мінскага абласнога ўнітарнага прадпрыемства «Рэдакцыя газеты «Мінская праўда».

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

Web-сайт: <http://www.mpravda.by/>

E-mail: [info@minpraud.by](mailto:info@minpraud.by)



29.08.15

**Лешкевич, Е.** Тепло родительского дома / Е. Лешкевич // Мінская праўда. — 2015. — 29 жніўня (№ 144). — С. 11.

*В семье Раисы и Казимира Макей из поселка Чисть Молодечненского района подготовка к школе – особая забота: в их детском доме семейного типа девять ребят.*

**Электронная версия статьи:** <http://www.mpravda.by/materialy/item/4654-teplo-roditelskogo-doma.html>

**Сліж, М.** «За сталіцу я трымаюся менш за ўсё» / М. Сліж // Мінская праўда. — 2015. — 29 жніўня (№ 144). — С. 4.

*Артыкул распавядае пра маладога спецыяліста, мінчаніна Сяргея Філатава, які прыехаў настаўнічаць у Людвіноўскую школу, што на Вілейшчыне.*

22.08.15

**Слиж, М.** Зовет звонок на урок / М. Слиж // Мінская праўда. — 2015. — 22 жніўня (№ 139). — С. 1, 2.

*На абласной конференцыі педагогічных работнікаў «Качество образования: современные контексты – эффективные решения» в Молодечно учитель географии гимназии № 1 Копыля Елена Ровбутъ награждена нагрудным знаком «Отличник образования». Вместе с ней за добросовестный плодотворный труд, творческую инициативу, значительный личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения награды также получили учитель трудового обучения средней школы № 1 Несвижа Ирина Орел, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Слуцкого государственного колледжа Надежда Лазовская, методист Центра творчества детей и молодежи Смилевич Червенского района Светлана Хасеневич.*

*Электронная версия статьи: <http://mpravda.by/pervaya-polosa/599-zovet-zvonok-na-urok.html>*

20.08.15

**Брожина, Ю.** Что год учебный нам готовит? / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2015. — 20 жніўня (№ 137). — С. 4.

*С 1 сентября в учреждениях общего среднего образования будут реализованы модели профильного обучения, сообщила начальник управления образования Миноблсполкома Галина Казак на конференции педагогических работников «Качество образования: современные контексты – эффективные решения».*

*Электронная версия статьи: <http://mpravda.by/materialy/item/4548-что-god-uchebnyu-nam-gotovitss.html>*

18.08.15

**Адамовіч, С.** Зарабіць уласнай працай / С. Адамовіч // Мінская праўда. — 2015. — 18 жніўня (№ 136). — С. 3.

*Аб працаўладкаванні непаўналетніх падчас летняга адпачынку на Старадарожчыне. Так, на базе сярэдняй школы № 2 горада Старыя Дарогі адпрацаваў лагер працы і адпачынку, як і на базе вучэбна-педагагічнага комплексу «Шчыткавіцкі дзіцячы сад – сярэдняя школа».*

13.08.15

**Гайдук, А.** Школьны бум / А. Гайдук // Мінская праўда. — 2015. — 13 жніўня (№ 133). — С. 3.

*На тэрыторыі Міншчыны арганізаваны 90 школьных кірмашоў, з іх 37 – пастаянная дзеючыя.*

11.08.15

**Адамовіч, С.** Адпачынак дома і на выездзе / С. Адамовіч // Мінская праўда. — 2015. — 11 жніўня (№ 132). — С. 2.

*На Уздзенічыне летні адпачынак школьнікаў арганізоўваюць праз стварэнне лагераў з дзённым і кругласутачным знаходжаннем на базе школ.*

**Брожина, Ю.** Помощь к школе / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2015. — 11 жніўня (№ 132). — С. 3.

*В Минской области многодетным, неполным, малообеспеченным семьям, а также семьям, где дети находятся в социально опасном положении, будет оказана необходимая помощь по подготовке к новому учебному году.*

**Хорсун, С.** Лето на бис! / С. Хорсун // Мінская праўда. — 2015. — 11 жніўня (№ 132). — С. 2.

*Под девизом «Лето на бис!» работает Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок». В текущем году здесь уже отдохнули 4.740 ребят.*

08.08.15

**Драздоўская, А.** Школьны шопінг / А. Драздоўская // Мінская праўда. — 2015. — 8 жніўня (№ 131). — С. 3.

*У Крупскім раёне сёлета школьны асартымент дастаткова вялікі. Продаж тавараў ажыццяўляецца ў 4 гандлёвых аб'ектах.*

**Хорсун, С.** Из Казахстана – с медалью! / С. Хорсун // Мінская праўда. — 2015. — 8 жніўня (№ 131). — С. 8.

*В городе Алматы прошла 27-я международная олимпиада по информатике. Среди серебряных призеров – учащийся 11-го класса средней школы № 3 города Столбцы Никита Сазонович.*

**Хорсун, С.** С обновками! / С. Хорсун // Мінская праўда. — 2015. — 8 жніўня (№ 131). — С. 3.

*В Минской области идет активная продажа товаров школьного ассортимента в 1 437 торговых объектах, сообщила корреспонденту «МП» заместитель начальника управления торговли и услуг Миноблсполкома Татьяна Ермак.*

06.08.15

**Максимова, К.** Лето с пользой / К. Максимова // Мінская праўда. — 2015. — 6 жніўня (№ 129). — С. 2.

*Около 10 тысяч детей, проживающих в Минской области, пройдут оздоровление в четвертую смену.*